

**Прыкладныя заданні па беларускай мове
для настаўнікаў пачатковых класаў пры падрыхтоўцы да экзамену
на вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю**

1. Адзначце няправільна напісаныя словы.

- а) чалавецтва
- б) выдавецтва
- в) гарадскі
- г) грамацтва
- д) кандыдатскі
- е) лясніцтва

2. Адзначце правільна напісаныя словы.

- а) аткінуць
- б) адходы
- в) разсаднік
- г) расчыніць
- д) росчырк
- е) безчалавечны

3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ь:

- а) чац...вёрты
- б) чань-чун...скі
- в) жнівен...скі
- г) Дз...віна
- д) поступ...
- е) шэсц...сот

4. Адзначце, у якім радзе (радах) усе словы напісаны правільна:

- а) парц'е, кап'ё, надвор'е
- б) дасье, паштальён, Афанасьевіч
- в) Лаўрэнц'еў, ін'екцыя, кан'ён
- г) Лук'ян, двух'ярусны, аб'інець

5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару а:

- а) ф...таграфія
- б) ф...такамера
- в) мн...ганацыянальны
- г) т...рфаўборачны
- д) м...тагонкі
- е) шыр...каплечы

6. Выберыце і запішыце правільныя варыянты напісання слоў у адпаведнасці з новым рэдакцыяй правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.

- | | |
|----------------|----------------|
| а) пайменны | а) паіменны |
| б) узыйшоў | б) узышоў |
| в) зайскрыцца | в) заіскрыцца |
| г) абысці | г) абыйсці |
| д) проігрыш | д) пройгрыш |
| е) разыйсціся | е) разысціся |
| ж) перайначыць | ж) пераіначыць |
| з) абыграць | з) абыйграць |

7. Адзначце, у якім радзе (радах) ва ўсе словы трэба ўставіць аднолькавую літару:

- а) ...кзамен, літ...ратура, р...дкалессе
- б) інж...нер, прагл...нуць, характ...рыстыка
- в) ш...птаць, кр...млёўскі, бухгалт...рскі
- г) сальфеджы..., с...рты, м...таспорт

8. Устаўце ў словы прапушчаныя літары а або э:

- а) Юпіт...р
- б) камп'ют...р
- в) лід...р
- г) Од...р
- д) шніц...ль
- е) карц...р

9. Адзначце рад слоў, у якім у кожным слове прапушчана літара ы.

- а) контр...дэя, пед...нстытут, перад...нфарктны
- б) паліт...нфармацыя, спад...лба, аб...граць
- в) ад...менны, дэз...нфармацыя, без...ніцыятыўны
- г) суб...нспектар, дзярж...нспекар, спец...нструктаж

10. Адзначце, у якім радзе (радах) усе словы напісаны правільна:

- а) дзяжурства, Вялікабрытанія, велікадушны
- б) легенда, кефір, яфрэйтар
- в) семнаццаць, памятаючы, нябёсы
- г) дзявяты, лесніковы, вугляздабыча

11. Адзначце, у якім радзе (радах) ва ўсе словы трэба ўставіць літару ў:

- а) фра..., па...метра, тра...р
- б) са...на, на ...ральскіх гарах, на ...ральскіх дарогах
- в) прэзіды...м, рады...с, ток-шо...
- г) жанчына-...рач, крыкі "...ра!", фа...на

12. Адзначце, у якім радзе (радах) ўсе словы напісаны правільна:

- а) збожжа, Ніца, Жанна
- б) суддзя, піцца, Ала
- в) адзінаццаць, пятнаццацю, пяццюдзсяцю
- г) падкрэсленныя, рассяшыць, каллектыў

13. Выберыце з прапанаваных слоў словы, якія маюць сем гукаў:

- а) абаўеца
- б) раз'езд
- в) Емяльян
- г) маянэз
- д) двукоссе
- е) дзядуля

14. Адзначце правільна напісаныя словы.

- а) район
- б) маёр
- в) фае
- г) Нью-Йорк
- д) папая
- е) ёга

15. Выберыце і запішыце правільныя варыянты напісання слоў.

- | | |
|---------------|--------------|
| а) тэлерамма | а) тэлеграма |
| б) балярына | б) балерына |
| в) аб'язджаць | в) аб'язжаць |
| г) булён | г) бульён |
| д) сякунда | д) секунда |
| е) меншы | е) меньшы |
| ж) ледзве | ж) ледзьве |
| з) бярэт | з) берэт |